

ЗВЯЗДА 1 ЖНІЎНА 2014 Г.

АЎТОРАК, 5 ЖНІЎНА

1 БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навіны.
7.05, 8.05 Дзелавое жыццё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зона Х.
9.10, 21.45 Серыял «След».
11.00, 20.00 Серыял «Земскі доктар».
12.10, 0.30 Дак. серыял «Містычныя гісторыі».
13.05 Серыял «Востраў непатрэбных людзей».
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
15.25 Баявік «Начныя ластаўкі».
16.35 Серыял «Вольф Месінг: Які бачыў скрозь час».
17.40 Серыял «Сямейныя меладрамы».
19.20, 23.45 Сфера інтарэсаў.
21.00 Панарама.
0.15 Дзень спорту.

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Раніца.
9.00, 21.30 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Серыял «План «Б». Заклучная серыя.
10.05 Беларускае кухня.
10.40, 1.00 Дэтэктыў «Справа Дойлаў».
11.35, 23.45 Серыял «Шэрлак Холмс і доктар Ватсан».
12.55, 19.50 Серыял «Смерць у раі».
14.00, 18.55 Серыял «Кяханне на рабне».

3 БЕЛАРУСЬ 3

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 Навіны.
7.05, 8.05 Дзелавое жыццё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зона Х.
9.10, 21.45 Серыял «След».
11.00, 20.00 Серыял «Земскі доктар».
12.10, 0.25 Дак. серыял «Містычныя гісторыі».
13.10 Серыял «Востраў непатрэбных людзей».
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
15.25 Баявік «Начныя ластаўкі».
16.30 Серыял «Вольф Месінг: Які бачыў скрозь час».
17.35 Серыял «Сямейныя меладрамы».
19.20 Спецыяльны рэпартаж.
21.00 Панарама.
23.25 Актуальнае інтэрв'ю.
0.15 Дзень спорту.

4 БЕЛАРУСЬ 4

7.00 Раніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Дэтэктыў «Выкрасці ў...» 1-я серыя.
10.05 Беларускае кухня.
10.40, 1.00 Дэтэктыў «Справа Дойлаў».
11.35, 23.50 Серыял «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана».
12.50, 19.50 Серыял «Смерць у раі».
13.55, 18.55 Серыял «Кяханне на рабне».
14.55, 21.40 Сітком «Саша-Таня».
15.55, 22.40 Серыял «Атэль «Вавілон».
17.05 Рэпартаж.
20.50 Рэальны свет.
21.25 Спортласт 5 з 36.
21.30 КЕНО.
23.45 Хачу ў тэлевізар!

5 БЕЛАРУСЬ 5

7.00 Раніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Дэтэктыў «Выкрасці ў...».
10.05 Беларускае кухня.
10.40, 1.00 Дэтэктыў «Справа Дойлаў».
11.35, 23.50 Серыял «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана».
12.50, 19.50 Серыял «Смерць у раі».
13.55, 18.55 Серыял «Кяханне на рабне».
14.55, 21.40 Сітком «Саша-Таня».
15.55, 22.40 Серыял «Атэль «Вавілон».
17.05 Рэпартаж.
20.50 Рэальны свет.
21.25 Спортласт 5 з 36.
21.30 КЕНО.
23.45 Хачу ў тэлевізар!

6 БЕЛАРУСЬ 6

7.00 Раніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Дэтэктыў «Выкрасці ў...».
10.05 Беларускае кухня.
10.40, 1.00 Дэтэктыў «Справа Дойлаў».
11.35, 23.50 Серыял «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана».
12.50, 19.50 Серыял «Смерць у раі».
13.55, 18.55 Серыял «Кяханне на рабне».
14.55, 21.40 Сітком «Саша-Таня».
15.55, 22.40 Серыял «Атэль «Вавілон».
17.05 Рэпартаж.
20.50 Рэальны свет.
21.25 Спортласт 5 з 36.
21.30 КЕНО.
23.45 Хачу ў тэлевізар!

7 БЕЛАРУСЬ 7

7.00 Раніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Дэтэктыў «Выкрасці ў...».
10.05 Беларускае кухня.
10.40, 1.00 Дэтэктыў «Справа Дойлаў».
11.35, 23.50 Серыял «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана».
12.50, 19.50 Серыял «Смерць у раі».
13.55, 18.55 Серыял «Кяханне на рабне».
14.55, 21.40 Сітком «Саша-Таня».
15.55, 22.40 Серыял «Атэль «Вавілон».
17.05 Рэпартаж.
20.50 Рэальны свет.
21.25 Спортласт 5 з 36.
21.30 КЕНО.
23.45 Хачу ў тэлевізар!

8 БЕЛАРУСЬ 8

7.00 Раніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Дэтэктыў «Выкрасці ў...».
10.05 Беларускае кухня.
10.40, 1.00 Дэтэктыў «Справа Дойлаў».
11.35, 23.50 Серыял «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана».
12.50, 19.50 Серыял «Смерць у раі».
13.55, 18.55 Серыял «Кяханне на рабне».
14.55, 21.40 Сітком «Саша-Таня».
15.55, 22.40 Серыял «Атэль «Вавілон».
17.05 Рэпартаж.
20.50 Рэальны свет.
21.25 Спортласт 5 з 36.
21.30 КЕНО.
23.45 Хачу ў тэлевізар!

9 БЕЛАРУСЬ 9

7.00 Раніца.
9.00, 21.35 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Дэтэктыў «Выкрасці ў...».
10.05 Беларускае кухня.
10.40, 1.00 Дэтэктыў «Справа Дойлаў».
11.35, 23.50 Серыял «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана».
12.50, 19.50 Серыял «Смерць у раі».
13.55, 18.55 Серыял «Кяханне на рабне».
14.55, 21.40 Сітком «Саша-Таня».
15.55, 22.40 Серыял «Атэль «Вавілон».
17.05 Рэпартаж.
20.50 Рэальны свет.
21.25 Спортласт 5 з 36.
21.30 КЕНО.
23.45 Хачу ў тэлевізар!

АНТ

14.20 Хакей. Чэмпіянат свету-2014. Швейцарыя — Беларусь.
16.30 Спорт-кадр.
17.00 Футбол. Чэмпіянат свету. Фінал. Германія — Аргенціна.
20.25 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 3-і кваліфікацыйны раўнд. БАТЭ — «Дэбрэцэн» (Венгрыя).

3 БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 12.40, 19.00, 21.00, 0.40 «Калейдаскоп».
7.40, 12.50, 19.10 «Сімвалы эпохі». «Тры сжеры» — партвейн 777.
7.55 «Хачу ўсе ведаць!».
8.00, 12.50, 19.25 «Размаўляем па-беларуску».
8.10 М/ф «Дзікія лебедзі».
9.10, 21.15 «Пацалунак Сакрата». Маст. фільм.
10.00, 22.00 «Лёс гігантаў». БелАЗ.
10.30, 0.10 «Святло далёкай зоркі». Памяці актрысы, заслужанай артысткі Беларусі Алімпіяды Шах-Парон.
11.05 «Пецярбургская ноч». Маст. фільм.
13.05 «І з горкіх кветак пчала прыносіць мёд». Дак. фільм.
14.05 «Беларускі народны календар». Юр'еў дзень.
14.25 Серыял «Мегрэ».
19.30 Дзіцячы фільм. «Вазмы мяне з сабой».
20.45 Калыханка.
22.30 «Адмірал Ушакоў». Маст. фільм.

5 БЕЛАРУСЬ 5

7.40, 11.35, 22.35 Тэніс. Турнір ВТА. Манрэаль.
9.40 Футбол. Міжнародны Кубак чэмпіёнаў. Фінал.
13.35, 20.00 Час футбола.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
9.00 «Дзіўная справа».
10.00 «Цэнтральны рэгіён».

АНТ

14.55 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат свету сярод юніёраў. Вячэрняя сесія.
23.05 Футбол. Міжнародны Кубак чэмпіёнаў. «Манчэстэр Юнайтэдз» — «Рэал».

3 БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 13.00, 18.00, 21.05, 0.00 «Калейдаскоп».
7.40, 13.10, 18.10 «Сімвалы эпохі». Міжнародныя кінафестывалі.
7.55 «Хачу ўсе ведаць!».
8.05, 11.10, 14.50, 17.05, 19.05 «Размаўляем па-беларуску».
8.10 Дзіцячы фільм. «Вазмы мяне з сабой».
9.25, 21.15 «Пацалунак Сакрата». Маст. фільм.
10.15, 22.05 «Лёс гігантаў». Хорсткае пасадка «Яка». Саратаўскі авіячыны завод.
10.45, 23.35 «Святло далёкай зоркі». Памяці мастака Леаніда Дробава.
11.20 «Адмірал Ушакоў». Маст. фільм.
13.25 «Ад сэрца да сэрца...» Рамансы ў выкананні заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Тамары Пячынскай.
14.55 «Гар Лучанок. Мелодыя лёсу». Дак. фільм.
15.50 «Шулы прыроды». Шатландыя. Байкал. Андалузія.
16.20 Серыял «Праклятыя утульныя дом».
17.10 «Шклоўскі афорт». Старонкі гісторыі прыдняпроўскага гарадка Шклова.
17.40 «Персона». Ігар Сухарукаў.
18.30 М/ф.
19.10 «Дзіцяцтва Горкага». Маст. фільм. Частка 1-я.
20.45 Калыханка.
22.30 «Валодзя вялікі, Валодзя маленькі». Маст. фільм.

5 БЕЛАРУСЬ 5

8.10 Спорт-кадр.
8.35, 19.00, 1.00 Тэніс. Турнір ВТА. Манрэаль.
12.45 Футбол. Міжнародны Кубак чэмпіёнаў. «Алімпія» — «Манчэстэр Сіці».
14.40 «Козел пра футбол».

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыццё здарова!».
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 Серыял «Ясмін».
13.10 «След».
13.55 «Модны прыговор».
15.00 «Сам-насам з усімі».
16.15 «Добры дзень».
16.50 «Давай пажнімся!».
18.20 Серыял «Деффчонкі».
18.50 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 Серыял «Анёл або дэман».
22.50 Серыял «Пад прыкрыццём».
23.50 Маст. фільм «Пра каханне».

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.55 «Вам і не снілася»: «За сямю пячаткамі». 2-я частка.
9.55 Серыял «Афрамасквіч». Заклучная серыя.
10.40, 17.30 «Званая вясцэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.35 «Не хлусі мне!».
17.40 Серыял «Гаспадыня майго лёсу».

3 БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 13.00, 18.00, 21.05, 0.00 «Калейдаскоп».
7.40, 13.10, 18.10 «Сімвалы эпохі». Міжнародныя кінафестывалі.
7.55 «Хачу ўсе ведаць!».
8.05, 11.10, 14.50, 17.05, 19.05 «Размаўляем па-беларуску».
8.10 Дзіцячы фільм. «Вазмы мяне з сабой».
9.25, 21.15 «Пацалунак Сакрата». Маст. фільм.
10.15, 22.05 «Лёс гігантаў». «Трабант».
11.05, 23.35 «Святло далёкай зоркі». Памяці літатурознаўцы, крытыка і фалькларыста Мікалая Грынчыка.
11.35 «Валодзя вялікі, Валодзя маленькі». Маст. фільм.
13.00 «Выкаданне Еўропы, альбо Тэатр Уршулі Радзівілы». Спецтакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы.
16.05 Серыял «Праклятыя утульныя дом».
17.00 «Гучанне жыцця».

5 БЕЛАРУСЬ 5

7.55, 19.00, 1.00 Тэніс. Турнір ВТА. Манрэаль.
12.00 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат свету сярод юніёраў. Вячэрняя сесія.
12.35 «Сямейныя драмы».
12.35 «Не хлусі мне!».
13.50 Маст. фільм «Спат-

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыццё здарова!».
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 Серыял «Ясмін».
13.10 «След».
13.55 «Модны прыговор».
15.00 «Сам-насам з усімі».
16.15 «Добры дзень».
16.50 «Давай пажнімся!».
18.20 Серыял «Деффчонкі».
18.50 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 Серыял «Анёл або дэман».
22.50 Серыял «Пад прыкрыццём».
23.50 Трылер «Усход цемры».
1.35 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
9.00 «Дзіўная справа».
10.00 «Цэнтральны рэгіён».

АНТ

14.55 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат свету сярод юніёраў. Вячэрняя сесія.
23.05 Футбол. Міжнародны Кубак чэмпіёнаў. «Манчэстэр Юнайтэдз» — «Рэал».

3 БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 13.00, 18.00, 21.05, 0.00 «Калейдаскоп».
7.40, 13.10, 18.10 «Сімвалы эпохі». Міжнародныя кінафестывалі.
7.55 «Хачу ўсе ведаць!».
8.05, 11.10, 14.50, 17.05, 19.05 «Размаўляем па-беларуску».
8.10 Дзіцячы фільм. «Вазмы мяне з сабой».
9.25, 21.15 «Пацалунак Сакрата». Маст. фільм.
10.15, 22.05 «Лёс гігантаў». Хорсткае пасадка «Яка». Саратаўскі авіячыны завод.
10.45, 23.35 «Святло далёкай зоркі». Памяці мастака Леаніда Дробава.
11.20 «Адмірал Ушакоў». Маст. фільм.
13.25 «Ад сэрца да сэрца...» Рамансы ў выкананні заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Тамары Пячынскай.
14.55 «Гар Лучанок. Мелодыя лёсу». Дак. фільм.
15.50 «Шулы прыроды». Шатландыя. Байкал. Андалузія.
16.20 Серыял «Праклятыя утульныя дом».
17.10 «Шклоўскі афорт». Старонкі гісторыі прыдняпроўскага гарадка Шклова.
17.40 «Персона». Ігар Сухарукаў.
18.30 М/ф.
19.10 «Дзіцяцтва Горкага». Маст. фільм. Частка 1-я.
20.45 Калыханка.
22.30 «Валодзя вялікі, Валодзя маленькі». Маст. фільм.

5 БЕЛАРУСЬ 5

8.10 Спорт-кадр.
8.35, 19.00, 1.00 Тэніс. Турнір ВТА. Манрэаль.
12.45 Футбол. Міжнародны Кубак чэмпіёнаў. «Алімпія» — «Манчэстэр Сіці».
14.40 «Козел пра футбол».

АНТ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.55 «Вам і не снілася»: «За сямю пячаткамі». 1-я частка.
9.55 Серыял «Афрамасквіч».
10.40, 17.30 «Званая вясцэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.35 «Не хлусі мне!».
17.40 Серыял «Гаспадыня майго лёсу».

3 БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 13.00, 18.00, 21.05, 0.00 «Калейдаскоп».
7.40, 13.10, 18.10 «Сімвалы эпохі». Міжнародныя кінафестывалі.
7.55 «Хачу ўсе ведаць!».
8.05, 11.10, 14.50, 17.05, 19.05 «Размаўляем па-беларуску».
8.10 Дзіцячы фільм. «Вазмы мяне з сабой».
9.25, 21.15 «Пацалунак Сакрата». Маст. фільм.
10.15, 22.05 «Лёс гігантаў». «Трабант».
11.05, 23.35 «Святло далёкай зоркі». Памяці літатурознаўцы, крытыка і фалькларыста Мікалая Грынчыка.
11.35 «Валодзя вялікі, Валодзя маленькі». Маст. фільм.
13.00 «Выкаданне Еўропы, альбо Тэатр Уршулі Радзівілы». Спецтакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы.
16.05 Серыял «Праклятыя утульныя дом».
17.00 «Гучанне жыцця».

5 БЕЛАРУСЬ 5

7.55, 19.00, 1.00 Тэніс. Турнір ВТА. Манрэаль.
12.00 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат свету сярод юніёраў. Вячэрняя сесія.
12.35 «Сямейныя драмы».
12.35 «Не хлусі мне!».
13.50 Маст. фільм «Спат-

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыццё здарова!».
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 Серыял «Ясмін».
13.10 «След».
13.55 «Модны прыговор».
15.00 «Сам-насам з усімі».
16.15 «Добры дзень».
16.50 «Давай пажнімся!».
18.20 Серыял «Деффчонкі».
18.50 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 Серыял «Анёл або дэман».
22.50 Серыял «Пад прыкрыццём».
23.50 Трылер «Усход цемры».
1.35 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
9.00 «Дзіўная справа».
10.00 «Цэнтральны рэгіён».

АНТ

14.55 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат свету сярод юніёраў. Вячэрняя сесія.
23.05 Футбол. Міжнародны Кубак чэмпіёнаў. «Манчэстэр Юнайтэдз» — «Рэал».

3 БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 13.00, 18.00, 21.05, 0.00 «Калейдаскоп».
7.40, 13.10, 18.10 «Сімвалы эпохі». Міжнародныя кінафестывалі.
7.55 «Хачу ўсе ведаць!».
8.05, 11.10, 14.50, 17.05, 19.05 «Размаўляем па-беларуску».
8.10 Дзіцячы фільм. «Вазмы мяне з сабой».
9.25, 21.15 «Пацалунак Сакрата». Маст. фільм.
10.15, 22.05 «Лёс гігантаў». Хорсткае пасадка «Яка». Саратаўскі авіячыны завод.
10.45, 23.35 «Святло далёкай зоркі». Памяці мастака Леаніда Дробава.
11.20 «Адмірал Ушакоў». Маст. фільм.
13.25 «Ад сэрца да сэрца...» Рамансы ў выкананні заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Тамары Пячынскай.
14.55 «Гар Лучанок. Мелодыя лёсу». Дак. фільм.
15.50 «Шулы прыроды». Шатландыя. Байкал. Андалузія.
16.20 Серыял «Праклятыя утульныя дом».
17.10 «Шклоўскі афорт». Старонкі гісторыі прыдняпроўскага гарадка Шклова.
17.40 «Персона». Ігар Сухарукаў.
18.30 М/ф.
19.10 «Дзіцяцтва Горкага». Маст. фільм. Частка 1-я.
20.45 Калыханка.
22.30 «Валодзя вялікі, Валодзя маленькі». Маст. фільм.

5 БЕЛАРУСЬ 5

8.10 Спорт-кадр.
8.35, 19.00, 1.00 Тэніс. Турнір ВТА. Манрэаль.
12.45 Футбол. Міжнародны Кубак чэмпіёнаў. «Алімпія» — «Манчэстэр Сіці».
14.40 «Козел пра футбол».

АНТ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.55 «Вам і не снілася»: «За сямю пячаткамі». 1-я частка.
9.55 Серыял «Афрамасквіч».
10.40, 17.30 «Званая вясцэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.35 «Не хлусі мне!».
17.40 Серыял «Гаспадыня майго лёсу».

3 БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 13.00, 18.00, 21.05, 0.00 «Калейдаскоп».
7.40, 13.10, 18.10 «Сімвалы эпохі». Міжнародныя кінафестывалі.
7.55 «Хачу ўсе ведаць!».
8.05, 11.10, 14.50, 17.05, 19.05 «Размаўляем па-беларуску».
8.10 Дзіцячы фільм. «Вазмы мяне з сабой».
9.25, 21.15 «Пацалунак Сакрата». Маст. фільм.
10.15, 22.05 «Лёс гігантаў». «Трабант».
11.05, 23.35 «Святло далёкай зоркі». Памяці літатурознаўцы, крытыка і фалькларыста Мікалая Грынчыка.
11.35 «Валодзя вялікі, Валодзя маленькі». Маст. фільм.
13.00 «Выкаданне Еўропы, альбо Тэатр Уршулі Радзівілы». Спецтакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы.
16.05 Серыял «Праклятыя утульныя дом».
17.00 «Гучанне жыцця».

5 БЕЛАРУСЬ 5

7.55, 19.00, 1.00 Тэніс. Турнір ВТА. Манрэаль.
12.00 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат свету сярод юніёраў. Вячэрняя сесія.
12.35 «Сямейныя драмы».
12.35 «Не хлусі мне!».
13.50 Маст. фільм «Спат-

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыццё здарова!».
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 Серыял «Ясмін».
13.10 «След».
13.55 «Модны прыговор».
15.00 «Сам-насам з усімі».
16.15 «Добры дзень».
16.50 «Давай паж